

Установа адукацыі  
«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна»

## ТАДЭВУШ КАСЦЮШКА І ЯГО ЧАС

Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі,  
прысвечанай 210 - годдзю паўстання пад кіраўніцтвам  
Т. Касцюшкі

20 – 21 мая 2004 года

Брэст 2004

УДК (94(476)  
ББК 63.3(2)522

*Рэцензенты:*  
Першы прарэктар БрДУ імя А.С. Пушкіна,  
доктар гісторычных навук  
**А.А. Гарбацкі**

Загадчык кафедры сацыяльна-палітычных і гісторычных  
дысцыплін Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага  
універсітета, кандідат гісторычных навук  
**Н.М. Кавалева**

*Навуковы рэдактар*  
Дэкан гісторычнага факультэта,  
кандыдат філасофскіх навук  
**Н.П. Галімава**

*Друкуецца па расшэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета  
УА «БрДУ імя А.С. Пушкіна»*

“Тадэвуш Касцюшка і яго час”, міжнародная  
навуковая канф. (2004 ; Брэст). Міжнародная навуковая  
канферэнцыя “Тадэвуш Касцюшка і яго час”, 20 – 21 мая  
2004 г. [Тэкст] : [прысвеч. 210 – годдзю падыстання пад  
кіраўніцтвам Т. Касцюшкі : матэрыялы] / Брэст. дзярж. ун-т імя  
А.С. Пушкіна. – Брэст: Выд-ва УА “БрДУ імя А.С. Пушкіна”,  
2004. – 114 с. – 60 асобн.

ISBN 985-473-111-1.

У зборнік увайшли матэрыялы выступленняў на міжнароднай  
навуковой канферэнцыі, прысвечанай 210-годдзю падыстання пад  
кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. У артыкулах с пазіцый сучаснасці  
ацільваючца падзеі падыстання, сацыяльна-эканамічнае развіціе Беларусі  
ў адпаведны час.

УДК (94(476)  
ББК 63.3(2)522

ISBN 985-473-111-1

© Выдавецтва УА “БрДУ”  
імя А.С. Пушкіна, 2004

## ЗМЕСТ

<b>КАНАПАЦКІ І.Б., КАНАПАЦКАЯ З.І.</b>		
Удзел татараў у паўстанні 1794 г. пад кіраўніцтвам Т.Касцюшкі ..	3	
<b>KUROSZ P., JAKOVUK T.</b>		
Tadeusz Kościuszko – wzorzec w miłości ojczyszny.....	15	
<b>ШАЎЧУК І.І.</b>		
Вывучэнне паўстання пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі		
Ў 1920-1930 –я гады .....	20	
<b>ГАЛИМОВА Н.П.</b>		
Участие Т.Костюшко в войне за независимость США		
(1776-1784 гг.).....	25	
<b>ЕРМАКОВІЧ Л.І.</b>		
Рэлігійны фактар у паўстанні 1794 года .....	32	
<b>ГАРБУЛЬ П.І.</b>		
Канфесійная сітуацыя ў Беларусі ў перыяд падзелаў Рэчы		
Паспалітай .....	34	
<b>КОРНЕЎ П.І.</b>		
Кіраўнікі паўстання 1794 г. у ВКЛ.....	37	
<b>РАМАНОВІЧ П.С.</b>		
Радыкализм Я.Ясінскага.....	42	
<b>КОРШАК М.А., СТРАЛЕЦ М.В.</b>		
Т. Касцюшка і сялянскае пытанне ў паўстанні 1794 года.....	44	
<b>КУДЗІН М.В.</b>		
За Айчыну и чалавечую годнасць.....	48	
<b>СПИРИН В.С.</b>		
К вопросу об идеологии восстания 1794 г.....	50	

КУДЗ  
ГісторМОТ  
Восст  
нацисФРА  
Высп  
ВелиБОБ  
Вык:  
тэръЛАЭ  
Сер  
кня:ЯК  
Гіс-НИ  
Ад  
посХА  
«С  
де  
инШ  
3  
лі

перанялі іх прыклад. Запэўнівае праваслаўнае насельніцтва, што яно ўсе свабоды будзе мець «разам з намі».

У сваю чаргу Найвышэйшая Нацыянальная рада (НПР) у Варшаве па даручэнні Т.Касцюшкі 14 чэрвеня даверыла намесніку Рады і старшыні Вышэйшай праваслаўнай кансісторыі С.Шальмоўскаму давесці да ведама праваслаўнага святарства, што праваслаўнаму насельніцтву Рэчы Паспалітай гарантуюцца свабоднае і публічнае адпраўленне сваіх абрадаў, роўнасць правоў для заняцця дзяржаўных пасад і вайсковай службы. НПР пад пагрозай пакарання загадала каталіцкаму і уніяцкаму кіраўніцтву, а таксама свецкім выкананым уладам, каб ніхто з нагоды свайго праваслаўнага веравызнання не падвяргаўся праследаванню.

Такога кшталту абарону з боку паўстанцкага ўрада з пацвярдженнем усіх грамадзянскіх правоў атрымалі і пратэстанты Рэчы Паспалітай. А прадстаўнікі пратэстанцкай секты «менанітаў», чия вера не дазваляла тримаць у руках зброю, атрымалі ад НПР права замяняць вайсковую службу грашовай платай на патрэбы ўзброенай барацьбы.

У рэчышчы такіх падыходу дзеянічала Найвышэйшая Літоўская Рада – вярхоўны орган кіравання паўстаннем у ВКЛ на чале з Якубам Ясінскім.

На тэрыторыі ВКЛ працьвівалася значная частка (прыкладна 100 тыс.) стараабраднікаў, якія ратаваліся ў Рэчы Паспалітай ад праследавання расійскіх уладаў. У дачыненні да іх Найвышэйшая Літоўская Рада праводзіла пільную і асцярожную палітыку, заахвочваючы «роўнымі свабодамі, каб вернымі былі краю». Звярталася таксама ўвага на поўнае задавальненне рэлігійных запатрабаванняў нацыянальных меншасцяў Беларусі і Літвы – яўрэяў і татараў.

Дэмакратычны падыход да вырашэння рэлігійнага пытання з боку кіраўніцтва паўстаннем у Княстве і Кароне пад час паўстання не быў поўнасцю рэалізаваны. Разам з тым, такі падыход у спалучэнні з іншымі заходамі дазволіў паўстанцам на працягу больш чым паўгода супрацьстаяць расійскай вайсковай сіле.

### П.І. ГАРБУЛЬ

Рэспубліка Беларусь, Брэст, УА «БрДУ імя А.С.Пушкіна»

## КАНФЕСІЙНАЯ СІГУАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД ПАДЗЕЛАЎ РЭЧЫ ПАСПАЛАІТАЙ

Рэлігійныя адносіны ў Беларусі ў другой палове ХУШ ст. характерызаваліся ўзаемадзеяннем трох асноўных канфесій: праваслаўя,

уніяцтва і каталіцтва. Адносіны паміж гэтымі цэрквамі складваліся няпроста. Улады Рэчы Паспалітай у сваёй дзейнасці арыентаваліся на касцёл, забяспечвалі католікам выключныя права і прывілеі ва ўсіх сферах дзейнасці. Уніяцтва разглядалася як пераходная, часовая царква, прызначаная для пераводу праваслаўных сялян і мяшчан у каталіцтва. У адносінах да праваслаўнага насельніцтва праводзілася палітыка акаталічвання і паланізацыі. Праваслаўных называлі “дысідэнтамі” і пазбаўлялі палітычных і маёмынских правоў.

Рэлігійная неталерантнасць у сукупнасці з іншымі ўнутранымі і зневінімі фактарамі прывялі Рэч Паспаліту да глыбокага крызісу. Гэта выкарысталі суседня краіны і ліквідавалі яе як самастойную дзяржаву. У выніку трох падзелаў (1772, 1793, 1795) Рэчы Паспалітай усе беларускія землі адыйшлі да Расіі.

Да першага падзела Рэчы Паспалітай праваслаўнае жыццё ў Беларусі знаходзілася ў заняпадзе. Тут існавала толькі адна праваслаўная епархія з епіскапскай кафедрай у Магілёве, на тэрыторыі якой дзейнічала 50 прыходаў. На далучаных у 1772 г. да Расійскай імперыі беларускіх землях працьвівала 300 тысяч праваслаўных. Царскі ўрад пачаў праводзіць палітыку падтрымкі і пашырэння праваслаўнай царквы, якая ў Расіі з'яўлялася дзяржаўнай.

Для распаўсюджвання праваслаўя ў заходніяй частцы Беларусі ў 1778 г. была ўтворана епархія з цэнтрам у Слуцку на чале з епіскапам В. Садкоўскім, бытым святаром расійскага пасольства ў Варшаве. У 1798 г., пасля таго як была заснавана Валынская епархія, епіскапская кафедра з Слуцка была перенесена ў Мінск.

Са свайго боку ўрад Рэчы Паспалітай, каб пазбегнуць небяспекі новых падзелаў, імкнуўся стварыць у краіне незалежную ад Расіі праваслаўную царкву. Дзеля гэтага па раешэнні Чатырохгадовага сейма была скліканы Пінская кангрэгацыя 1791 г., якая прыняла раешэнне аб стварэнні Генеральнай кангрэгацыі або “Нацыянальнаага сінода праваслаўных цэрквяў каралеўства Польскага і Віленскага княства Літоўскага”. Яе кіраўнік дзейнічаў на правах мітрапаліта і падпісадкоўваўся канстанцінопальскому патрыярху. Але далейшыя падзелы Рэчы Паспалітай не дазволілі гэтае раешэнне рэалізаваць.

Пасля далучэння да Расіі астатніх беларускіх зямель тут пачалася унифікацыя праваслаўнай царкоўнай структуры. Паступова руская праваслаўная царква замацавалася як пануючая. Колькасць вернікаў хутка павялічвалася, ствараліся новыя епархіі. Усяго ў беларускіх губернях з 90-х гадоў ХУШ ст. функцыянувалі 4 праваслаўныя епархіі: Мінская, Полацкая, Літоўская, Гродзенская.

Історыя беларускага праваслаўя

Самай буйной канфесіяй у Беларусі ў другой палове ХУШ ст. з'яўлялася уніяцтва. Уніяты складалі тут 75 % ад агульной колькасці насельніцтва. Тэрыторыя Беларусі ўваходзіла ў Кіеўскую уніяцкую мітраполію. На беларускіх землях дзеянічалі Полацка-Віцебскае архіепіскапства і 9 епіскапстваў, 1199 уніяцкіх цэрквяў. У выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай у складзе Расіі апынулася 800 тысяч уніятаў-беларусаў. На першым этапе ў адносінах да іх урадавая палітыка была цярпімай. Кацярына II указам ад 1772 г. надавала уніятам і католікам свабоду веравызнання пры ўмове, што яны не будуть схіляць да сваёй веры праваслаўных. Але ў рэальнім жыцці гэта свабода істотна абмяжоўвалася. Улады і праваслаўныя іерархі рабілі ўсё, каб перавесці уніятаў у праваслаўе. Да 1783 г. у праваслаўе перайшло ад 100-200 да 400 тысяч грэка-католікаў. Сапраўдны наступ на уніяцтва пачаўся пасля другога падзела Рэчы Паспалітай, калі па ініцыятыве Кацярыны II была распрацавана праграма ліквідацыі уніі. Пры Паўлу I і Аляксандры I прымус у адносінах да уніятаў аслабіўся. Пачаўся нават працэс вяртання праваслаўных да уніі. У 1798 г. былі ўзноўлены Луцкая і Брэсцкая уніяцкія епархіі. Аднак з прыходам да ўлады Мікалая I адносіны да уніяцтва зноў сталі негатыўнымі. У 1839 г. на саборы ў Полацку Берасцейская унія была скасавана. Уніяты пераводзіліся ў праваслаўе.

Напярэдадні падзелаў Рэчы Паспалітай пануючае становішча ў Беларусі з'яўляла каталіцкая царква. Амаль усе беларускія землі ўваходзілі ў склад Віленскага каталіцкага біскупства. У выніку першага падзела Расіі атрымала ўсходнебеларускія тэрыторыі, дзе пражывала каля 100 тысяч католікаў. З мэтай упарядковання іх жыцця ўказам Кацярыны II у 1773 г. была створана Беларуская рымска-каталіцкая дыяцэзія з цэнтрам у Магілёве. Яе біскупу былі падпарадкованы ўсе касцёлы і кляштары ў дзяржаве. Але ўтварэнне гэтай дыяцэзіі не было санкцыянувана папам рымскім. У 1783 г. замест Беларускай дыяцэзіі ўтворана Магілёўская архідыяцэзія, зацверджаная папам Піем VI. Пасля трэцяга падзела Рэчы Паспалітай структура каталіцкага касцёла ў Расіі была рэарганізавана. У імперыі стваралася 6 дыяцэзій, з іх 3 на тэрыторыі Беларусі: Віленская, Магілёўская, Мінская. Для кіраўніцтва рымска-каталіцкай царквой быў створаны спецыяльны дэпартамент, замест якога ў 1801 г. заснавана духоўная калегія як вышэйшая каталіцкая ўстанова ў краіне.

Ва ўмовах царскай Расіі каталіцтва з пануючай рэлігіі пераўтварылася ў падначаленую. Становішча каталіцкага касцёла ў імперыі залежала ад таго, як складваліся ўзаемаадносіны паміж папскай курыяй і самадзяржаўем.